

6. Мальцева, Т. А. 2004. Французские заимствования в белорусском языке / Т. А. Мальцева. – Мінск. БГУ, 2004. – 329 с.
7. Булыка, А. М. Лексічныя запазычаны ў беларускай мове XIV – XVIII стст. / А. М. Булыка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980. – 256 с. ; Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: У 2 т. / А. М. Булыка. – Мінск : БелЭн, 1999. – 736 с.
8. Норк, О. Фонетика немецкого языка / О.А. Норк, Н. А. Милюкова. Практ. пособие для учителей сред. школы – М. : Просвещение, 1976. – 143 с.
9. Der Duden in 12 Bänder. Aussprachewörterbuch. Band 6. – Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich : Dudenverlag, 1997. – 840 S.

Kozlyanko L.N. The vocalism of Byelorussian and German languages and lexicographic practice (on the basis of the dictionaries of the first half of the XX century)

The article presents the comparative analysis of German and Byelorussian phonetic systems on the basis of Byelorussian dictionaries of the first half of the XX century. The author studies vocal substitution means in German lexical loan-units with the aim to generalize the practical approaches to the lexicographical description of germanisms.

РЕПОЗИТОРИЙ БРГУ